

# ЗВЯЗДА

Орган ЦКі МККП(б)Б, ЦВКі СНК БССР

№ 255 (5629) 5 лістапада 1936 г., чацвер ЦАНА 10 КАП.

## КАЛГАСНЫ ПРАЦАДЗЕНЬ

У калгасы нашай ордэнаванаснай БССР на 1 кастрычніка г.г. аб'яднана 86,8 проц. сельскагаспадарчых гаспадарак. Няма ўжо старой жабрацкай беларускай вёскі. Ўсё будына сацыялістычна сельскагаспадарка — калгасы, якія ўдаляюць тэхніку, багаццем прадуктаў, сотнямі тысяч гаспадарчых прыбыткаў, а калгаснікі жывуць заможна і весела.

Вось вазьміце для прыкладу калгас «1-га мая», Слуцкага раёна. Старавай часнай працай калгаснікі засялілі ўраджаю жыта 16 гектараў, аўсу — 15 гектараў з гектара, пшаніцы — 16 гектараў з гектара, ачмяну — 17,5 бульбы — 210, каранёпаў — 700 гектараў.

Анагаа працовага прыбытку калгас мае 300 тысяч рублёў, у тым ліку ад агароду 100 тыс. рублёў, ад 25 свінатак — 15 тыс. руб., ад разьдзяння табаку — 12 тыс. рублёў.

У сярэднім на працадзень калгаснікі прымаюць 3,5 кілаграмаў зёраных, 13 кілаграмаў бульбы, 4 кілаграма гародніны, 2 руб. 50 кап. грашныма. Асобныя калгаснікі атрымліваюць: Кляймоў Петр з жонкай на 900 працадзён 200 пух. зёраных, 731 пух. бульбы, 225 пух. гародніны і 2.250 руб. грашныма. Капдан Вісэль разам з жонкай на 700 працадзён атрымлівае 135 пух. зёраных, 570 пух. бульбы, 170 пух. гародніны і 1.750 руб. грашныма.

Мы ўзялі для прыкладу адзін калгас нашай рэспублікі, а такіх калгасоў сотні. У іх 677 тысяч балянак-серажнічых гаспадарак нашай рэспублікі зьявілі сабе шчаслівае жыццё.

Чым лепш калгас выконвае абавязкі перадававай, хутчэй спраўляецца з сельскагаспадарчымі работамі — сяўбай, зборкай, узымам, выліва, падрыхтоўкай фермаў і т. д., — тым заможней калгас і багатей працадзень калгасніка.

«Каб стаць калгаснікам заможным, — гаворыў таварыш Сталін на першым усеагульным з'ездзе калгаснікоў-ўдзельнікаў, — для гэтага патрабуюцца пачаць толькі адно — працаваць у калгасе ўсёна, правільна скарыстоўваць трактары і машыны, правільна скарыстоўваць рабочую жывёлу, правільна апрацоўваць зямлю, берагчы калгасную ўласнасць».

Там, дзе выконваліся гэтыя ўказанні вялікага правадара народаў таварыш Сталін, там калгасы мовілі, а жылі калгаснікі заможна.

Многа ўжо зроблена ў гэтым напрамку. У барацьбе за багаты працадзень калгаснікі атрымалі вельмі важную перамогу над кулацтвам. Кулак разгромлены. Разгромлены контррэвалюцыйныя беларускія напмыналісты, якія разам з ініцыямі контррэвалюцыйнымі элементамі з'яўляліся вярхоўнай супроць сацыялістычнай перабудовы вёскі і наогула сацыялістычнага будаўніцтва. Калгасы ўмацаваліся. З кожным днём перапрацадзень становіцца ўсё больш багатым, калгаснікі заможнымі.

Ажыццяўляючы Сталінскі статут сельскагаспадарчых арцелі, калгасы выраслі, умацаваліся арганізацыйна, гаспадарча і палітычна, выраслі выліва калгас сацыялістычнай сельскагаспадарчай вытворчасці — старшнін, бригадзіраў, загадчыкаў жылгаспадарчых ферм, звыняўныя, трактарысты і т. д. Многія з іх атрымалі вялі-

кую ўзнагароду — ордэн Леніна, Чырвонага Працоўнага сцяга, «Знак Почета». Наша рэспубліка налічвае 73 ордэнаносцы ў сельскай гаспадарцы.

Абмеркаванне сталінскага праекта Канстытуцыі і падрыхтоўка да з'ездаў Саветаў суправаджаюцца ростам новай актыўнасці і працоўнага энтузіязму калгаснікаў. Растуць рады стыханнаў сельскай гаспадаркі: тысячнікі, пшанічнікі, ачатныкі ільняводы і т. д., сапраўдныя змагары за багаты працадзень.

Аднак яшчэ не вывядзены ў нашай рэспубліцы кіраўнікі калгасоў і калгаснікі, якія не зразумелі, што багаты працадзень залежыць ад іх саміх, ад іх працы. Да ліку такіх трэба злічыць калгасы, якія не па заслугах носіць назву «Заможнае жыццё». Мясенкаўскага сельсавета, Вялікага раёна. Тут з прыміўны ачатнічых бегаспадарчых загінудаў значная частка ўраджаю пры зборцы. Так, на пасевыны віні страты дасягнулі 70 проц., а на праху 40 проц. На спеціальных ільня выдзена нешмалачынам 40 проц. ільнясома. Пяна азімай саўбы неадзінакава. У калгасе вельмі дробна арганізавана праца і асуцтвае працоўна даспытанна.

Зразумела, што пры такім выдзень калгаснай гаспадаркі не можа быць і гаспадарчых абавязкаў калгаснікаў. На працадзень калгаснікі гэтага калгаса пры размеркаванні ўраджаю многа не атрымліваюць.

Супроць ачатнічых бегаспадарчых і асобных калгасоў павінны весці барацьбу перш за ўсё самі калгаснікі. А заляга нашых раённых і сельскіх партыйных і саветскіх арганізацый прыняць усе меры да таго, каб працадзень калгаснікаў быў багатым.

Багаты працадзень робіцца не толькі высокай, калі калгаснік вэ і сее, не толькі дэтам, калі прапалівае пасевы, але і ўвосень, калі збірае ураджай. Мада яшчэ пасевы, трэба пасевае ўбоны і захаваць. Калгас, свечасова і ўзорна выканаўшы свае абавязкі перадававай дзяржавы, зможэ тым забяспечыць кожнаму калгасніку багаты працадзень.

Таварыш Сталін гаворыў: «Сацыялізм патрабуе не догляданна, а таго, каб усе людзі працавалі часна, працавалі не на ільня, не на багачыню і аспідакшараў, а на сябе, на грамадства. І калі мы будзем працаваць часна, працаваць на сябе, на свае калгасы, то мы дасягнем таго, што ў ільня-небудзь 2-3 гады ўзімем усіх калгаснікаў — і былых беднякоў і былых сярэднікоў — да ўзроўня заможных, да ўзроўня людзей, якія карыстаюцца багаццем прадуктаў і валуць азім культурнае жыццё».

Рабочы і сялянэ 19 год таму наладзілі ўладу ў свае рукі, каб алампіць аспідакшараў, ачышчыць аспідакшараў чалавекам і пабудавалі сацыялізм. Рабочы і калгаснікі ў сваёй барацьбе атрымалі будына перамогі. Сацыялізм стаў фактам заможнага жыцця ў руках саміх калгаснікаў.

Сустранем XIX гадавіны Вялікай пралетарскай рэвалюцыі і VIII называчынай з'езд Саветаў новымі пераможамі ў барацьбе за багаты працадзень, за заможнае жыццё, за новыя поспехі сацыялізма!

## ВЯЛІКАЕ ДЗЯКУЙ, РОДНЫ ТАВАРЫШ СТАЛІН!

Дарагі і любімы наш таварыш Сталін! Пад Вашым кіраўніцтвам квітнее шчаслівае жыццё ў краіне. Вамы клопаты аб шматсямейных напмынаў нас, жанчынаў, і нашых дзяцей бездзяржэцко, сілай і радасцю.

Я шматсямейная жанчына, атрымала ад дзяржавы дапамогу. Я адчуваю сабе поўнапраўнай, свабоднай і гордай грамадзянкай сваёй вялікай сацыялістычнай рэспублікі.

Мы, гэта ўсё зрабілі Вы, наш Сталін. Вялікае дзякуй Вам, родны таварыш Сталін, ад мяне і маіх дзяцей. Жывіце і будзьце здаровы, наш вялікі правадар. Усё жыццё аддадзім за нашу шчаслівую і квітнеючую рэспубліку.

Марыля ШЫНКАРЧУК.  
Калгас «Труд»,  
Ельскі раён.

## Шматсямейныя атрымалі 52 мільёна 708 тысяч рублёў дзяржаўнай дапамогі

МАСКВА, 3 лістапада. (БЕЛТА). 4 мейсця назад быў апублікаваны дэкрэт урада аб забароне абортаў, павелічаны матэрыяльная дапамогі жанчынам, устаўленні дапамогі шматсямейным і т. д. З таго часу разгледжана 39.204 заявы шматсямейных аб выдчы ім дзяржаўнай дапамогі.

Усяго з часу алубікавання дэкрэта на Саюзу выдана 52.708 тыс. рублёў дапамогі.

## Аб зацвярджэнні тав. Бельскага Л. Н. намеснікам народнага камісара ўнутраных спраў Саюза ССР

Пастанова Прэзідыума Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР  
Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР пастанавіў: Зацвердзіць тав. Бельскага Льва Шкалавіча намеснікам народнага камісара ўнутраных спраў Саюза ССР.  
Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР М. КАЛІНІН.  
Сапраўдны Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР І. АКУЛАЎ.  
Масква, Крэмль.  
3 лістапада 1936 г.

## „АНТ-35“ ВЫЛЕЦЕЎ У ПАРЫЖ

МАСКВА, 4 лістапада. (БЕЛТА). Апошнія тры дні герой Саветаў Саюза Громаў на «АНТ-35», зрабіўшы няважна выдатныя спробы пералёт Масква—Ленінград—Масква за 3 гадзіны 35 мінут, зноў зрабіў некалькі палётаў. Правядзеныя тэсты, электраабсталяванне, прылады кіравання, Экіпаж самалёта прапаравалі гэтыя дні намала, выхучаючыся да вялікага вэйса—палёту ў Парыж на міжнародную авіяцыйную выстаўку.

4 лістапада зранку павятроны экспрэс быў ужо ў поўнай гатоўнасці. К 10 гадзінам ані самалёта збіраюцца экіпаж і пасажыры, якія апраўляюцца ў Парыж: першы пілот М. М. Громаў, другі пілот С. А. Карзішчыкаў, падчыльнік выпрабавальнай станцыі ЦАПІ В. І. Чэкалаў, інжынер-электрык ЦАПІ Ф. П. Барбаўмаў, штурман С. А. Данілін, борт-механік Н. І. Камароў і А. С. Камоленкаў.  
Тав. Громаў займае месца за штурвалам. У 10 гадзін 18 мінут сэрэбрыстад стадаваа лупшка адрываецца ад зямлі і барэ курс на Вялікія Лукі.

4 лістапада ў 16 гадзін 40 мінут самалёт «АНТ-35» прыбыў у Кенігсберг (Германія).

# Фашызм—гэта тэрарыстычная палітыка капіталістаў і памешчыкаў супроць рабочых і сялян. Фашызм—гэта захватніцкая вайна. Фашызм—гэта голад, галеча, разарэнне. Мабілізуем сілы на барацьбу з фашызмам!

(З лозунгаў ЦК ВКП(б) да XIX гадавіны Вялікай пралетарскай рэвалюцыі ў СССР)

## ВАЕННА-ФАШЫСЦКІ МЯЦЕЖ У ІСПАНІІ

Становішча на франтах

ЛОНДАН (сталаіна Англіі), 4 лістапада. (БЕЛТА). Як перадаюць з Мадрыда (сталаіна Іспанія), учора ўрадавыя войскі пачалі вялікае наступленне на Фуэнлабрада, Парла і Пінто.

Англіійская газета «Дэйлі экспрэс» напісала, што гэта сапраўднае наступленне і што наступленне 29 кастрычніка меа толькі пачатковы характар. Пасля артылерыйскай падрыхтоўкі ўрадавыя самалёты сталі бомбардыраваць калоны мяцежнікаў і грузавікі з боепрыпасамі. Потым пачалі атаку танкі. Учора ўвечары ўрадавая пяхота наступала на трох дарогах — на Вальвэора на дарозе ў Аранхуэс, на Тарэзон на вальскай дарозе і на Фуэнлабрада на бакавой дарозе, якая алучаецца з дарогай на Талаверу. На галоўнай талаверскай дарозе, аднак, мяцежнікі прайшлі ў Масалеу (на паўднёвы захад ад Мадрыда).

Газета «Дэйлі геральд» указвае, што калі ўрадавыя войскі будуць працягваць атаку і будзе пачаўся небяспека аб'явіць рух у раёне Эскарыяла (на паўночны захад ад сталаіна), то Мадрыд будзе ў небяспэнасці.

Англіійская газета «Дэйлі тэлеграф» указвае, што рэспубліканскія снайперы прычынаюць вялікую шкоду мяцежнікам у тылу. Прамы фланг мяцежнікаў абаронены ракой Тахо. Аднак, за ракой атрыда партыяны стварылі пагрозу для мяцежнікаў на поўдзень ад Таладо. Недалёка ад Талаверы таксама адбываюцца перастрэлкі паміж рэспубліканскімі атрыдамі і мяцежнікамі.

Агенцтва Рэйтар паведамае, што атрыда народнай міліцыі ў Малазе пачалі наступленне супроць мяцежнікаў каля Эстапны (пункт на ўзбярэжжы к поўначы ад Гібралтара). Мясцежнікі на фронце Эстапны адступілі на тры з лішнім кіламетры.

МАДРЫД (сталаіна Іспанія), 2 лістапада. (БЕЛТА). Іспанскае міністэрства авіяцыі апублікавала зьвестку аб дзеяннях урадавай авіяцыі. Ада з эскадрыльі урадавай авіяцыі бомбардыравала ў Та-

лаверы пачаў момант высадкі з яго вайск мяцежнікаў. Самалёт урадавай авіяцыі быў атакаваны 12 непракельскімі знішчальнікамі, якія адкрылі мовы, але безрэзультатны агонь. Другая эскадрыля ўрадавай авіяцыі, атрымаўшы заданне асцэбіць авіяцыю мяцежнікаў, выліва аэрадром за некалькі кіламетраў на поўдзень ад Саламанкі і за 400 метраў ад чыгуначнай лініі паміж Араслес і Кальвараса. На аэрадроме было 6 ангараў і 5 самалётаў. Урадавыя самалёты сцінулі бомбы на ангары. Каля 5 гадзін папачні быў бомбардыраваць аэрадром мяцежнікаў у Эскалоне. Тая-ж эскадрыля бомбардыравала ў ваколіцах Аранхуэса калону пяхоты мяцежнікаў, якая накіроўвалася на фронт.

МАДРЫД (сталаіна Іспанія), 3 лістапада. (БЕЛТА). Палёты на Мадрыд працягваюцца. Сёння было два сігналы трывогі. Учора было не менш трох палётаў. У часе першага палёту фашысты сцінулі бомбу ў квартале Пуэрта дэ Вальекас і забілі некалькі чалавек, у тым ліку дзяцей. Акрамя таго фашысты бомбардыравалі пачэ Мадрыд—Валенсія.

ЛОНДАН (сталаіна Англіі), 4 лістапада. (БЕЛТА). Зьвестка іспанскага вайскага міністэрства аб становішчы на франтах паведамае, што баі працягваюцца недалёка ад Хетафе і Серра дэ Лос-Анхелос (к захаду ад Хетафе).

ПАРЫЖ (сталаіна Францыі), 4 лістапада. (БЕЛТА). Як паведамае французскае агенцтва Гагас з Мадрыда (сталаіна Іспанія), урадавыя войскі працягваюць энергічнае наступленне на мадрыдскі фронт. Карэспандэнт агенцтва Гагас, які наведваў фронт, перадае, што мяцежнікі, падвержышы забавой атацы і атацы з тылу, былі вымушаны пакінуць Вальвэора (на поўдзень ад Мадрыда). Мясцежнікі, якія знаходзіліся ў вёсцы Пінто, акружаны ўрадавымі войскамі. Урадавыя войскі займаюць пазіцыі, пануючы над Парла (на паўднёвы захад ад Хетафе).

## Раптоўная рэарганізацыя ўрада Аўстрыі

Узмацненне арыентацыі на палітыку Германіі

ВЕНА (сталаіна Аўстрыі), 4 лістапада. (БЕЛТА). Учора ў Аўстрыі некавана праведзена чарговая рэарганізацыя ўрада. Зьвестка афіцыйнага паведавання, аўстрыйскі канцлер Шумпіг уручыў прэзідэнту Аўстрыі Мікласу астаўку ўсяго габінета. Астаўка была прынята. Усема за гэтым пасладала назначэнне новага ўрада на чале з Шумпігам, які ўзяў на сябе абавязкі саюзнага канцлера, міністра замежных спраў і вайскавага міністра.

У рэзультате рэарганізацыі з урада выключаны належалы да хеймераў: Ваар-Барэнфельс — былы віцэ-канцлер і намеснік Штарамберга па кіраўніцтву хеймерам, а адзін час і камандаваўшы фашысцкай міліцыяй, былы міністр фінансаў Драксер — азім з кіраўнікоў хеймера і блізі друк Штарамберга, Штотінгер — былы міністр гандлю і шляхоў азімні і Гамхертшайн-Экварт — былы міністр юстыцыі.

Аўстрыйскі друк у афіцыйных тлумачэннях напісала, што рэарганізацыя габінета мае на мэце «дакладнае ўнутры-палітычнае ўмацаванне» і, апрача таго, значае «ўзмацненне ўвагі аўстрыйскага ўрада да гаспадарчых пытанняў». Пры гэтым газеты спасылваюцца на недаўняе выступленне статс-сакратара па кіраўніцтву «Фатэрлендліх фронт» (фашысцкай арганізацыі) Пэрнаго, які асабліва падкрэсліў неабходнасць далейшай нармалізаванні асіносі паміж Аўстрыяй і Германіяй і супрацоўніцтва абодвух краін у галіне барацьбы з бальшэвізмам.

Канчатковае ўстраненне з аўстрыйскага ўрада відных прадстаўнікоў хеймераў, якія асабліва вяржае асіносі да нацыянал-соцыялістаў (фашыстаў), трэба разцэньваць як значнае ўмацненне тэндэнцыі да аўстра-германскага збліжэння і супрацоўніцтва ў эканамічнай і палітычнай юстыцыі.

## Выбары прэзідэнта ў Злучаных Штатах Амерыкі

НЬЮ-ЁРК, 4 лістапада. (БЕЛТА). Згодна павядаванням у Нью-Ёрку, на выбарах прэзідэнта большасць галасоў атрымлівае Рузвельт, і пераабранне яго забяспечана. Канчатковыя рэзультаты яшчэ не аб'яўлены. Не чакаючы зыходу выбараў, кіруючыя газеты, якія падтрымліваюць кандыдатуру Лондона, прымаюць, што Рузвельт будзе перавыбран прэзідэнтам. Дзеячы рэспублі-

канскай партыі азіялілі, што Рузвельт атрымае перамогу і ў штаце Нью-Ёрк.  
У 0 гадзін 45 мінут па Нью-Ёркскаму часу агенцтва «Юнайтэд прэс» аб'явіла, што, наволае няпоўных даных, за Рузвельта палана 8.199 тыс. галасоў, а за Лондона — 4.779 тыс. галасоў. У ходзе выбараў большасць у карысць Рузвельта ўвесь час нарастае.

## Пасяджэнне падкамісіі лорда Плімута

ЛОНДАН (сталаіна Англіі), 2 лістапада. (БЕЛТА). Як паведамае агенцтва Рэйтар, на афіцыйным пасяджэнні падкамісіі пры старшнін Міжнароднага камітэта па пільнаванні неўмяшанні ў справы Іспаніі аб'явіўся англійская прапанова пасляд камісію, члены якой, знаходзячыся ў розных пунктах Іспаніі, наглядалі-б за выкананнем пагаднення аб неўмяшанні.  
Старшыня камітэта лорд Плімут канкрэтызаваў сваю прапанову. Дэлегата

заявілі, што перададуць падатэа Плімутам пільнае сваім урадам для прыняцця рашэння. Падкамісія паставіла таксама перадаць прапанову Плімута членам камітэта, якія не ўваходзяць у падкамісію. Дэлегата абавязалася не агадлашаць у друку вестак аб прапановах, перадачаных на разгляд іх урадаў, бо было пачына немагачым, каб гэтыя павядаванні атрымалі агуласку да таго, як аб іх будуць інфармаваць ўрады.

## Дэмарш англійскага ўрада ў сувязі з правамі Герынга і Гебельса


ЛОНДАН (сталаіна Англіі), 2 лістапада. (БЕЛТА). Згодна вестак агенцтва Рэйтар, урад Англіі «завурыў» прыязную «вагу германскага ўрада на некаторыя мейспі прамой Герынга і Гебельса, сказаныяны

мінутыны тудлі». Паводле слоў агенцтва, англійскі ўрад указаў, што ён не можа прыняць азіячачыцца ў гэтых прамовах мэрваваўшай, бышпам англійскі ўрад у якой-небудзь ступені адказны за эканамічныя затрудненні Германіі.

## Намеснік кіраўніка германскай паліцыі ў Варшаве

ВАРШАВА (сталаіна Польшчы), 3 лістапада. (БЕЛТА). Як паведамае польскае тэлеграфнае агенцтва, сёння з Берліна ў Варшаву прыбыў паліцыйскі генерал Далега, намеснік пачальніка аб'яднанай германскай паліцыі. Далегае прыехаў у

суправаджэнні некалькіх афіцэраў германскай паліцыі. Агенцтва указвае, што варшаўскі візіт Далега з'яўляецца галасам на візіт у Берлін улетку бягучага года пачальніка паліцыі генерала Далега, намеснік пачальніка аб'яднанай германскай паліцыі генерала Заморскага.



Тав. ХОБЭ ДЫАС — сакратар кампартыі Іспанія. (СФ.)

## Гор. ФРУНЗЕ Старшыні ЦВК Кіргізкай ССР УРАЗБКАВУ

Ад імя рабочых, калгаснікаў, усіх працоўных Саветаў Беларусі шлю вялікі шчыры павядаванне ўсім працоўным калгаснікам Кіргізкага саветага народу ў асабе яго надзвычайнага в'яза Саветаў.

Мы жадаем і ўвубнены ў тым, што поспехі і росквіт слаўнага высокакавалена-тата і адналага да вайца справе Леніна—Сталіна вялікага кіргізкага народу будучы яшчэ большымі на аснове ажыццяўлення сталінскай Канстытуцыі.

Над кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна пры пастаянным наўхільным кіраўніцтве і дапамозе з боку правадара і друга працоўных таварыша Сталіна Кіргістан стаў квітнеючай часткай Саветага Саюза і сёння на аснове сталінскай Канстытуцыі ператварэцца ў саюзную рэспубліку.

Няхай жыве Саюз Саветскіх Сацыялістычных Рэспублік!  
Няхай жыве саюзны саветскі Кіргістан!  
Няхай жыве вялікая партыя Леніна—Сталіна!

Так з блізкай калоніі павызма вырасла і расквітнела роўнавялікая неадлучная частка вялікага Саветага Саюза.

Няхай жыве вялікі правадар і настаўнік і бацька прыгачаных народаў таварыш СТАЛІН!

У гістарычныя дні зацвярджэння сталінскай Канстытуцыі яшчэ больш, яшчэ мацней мы згуртуемся ў адзіную брацкую

Старшыня ЦВК БССР ЧАРВЯКОЎ.

## ТРЫУМФ НАРОДНАГА МАСТАЦТВА

Лепшыя ўзоры сапраўдна народнага мастацтва прынеслі 3-га лістапада ў Маскву ў тэатр народнай творчасці шматлікія прадстаўнікі народнага Саветага Саюза. Іх выдатныя песні і танцы склаў артыку святочную праграму, прыурочаную да 19 гадавіны Вялікай пралетарскай рэвалюцыі.

Іно адкрылася паказам дакументальнага фільма «Варшавляўскія кавалерысты», які даў магчымасць глядачам убачыць беспрыкладную ўдалы і бліскучую баявую падрыхтоўку саветага калгаснага казачка, якое прымае ўдзел ва ўсеагульных конна-спартыўных спаборніцтвах у Растове-на-Доне.

У першым аддзяленні прадэманстравалі росквіт самадзейнага народнага мастацтва аркестр усходніх інструментаў і ансамбль армяна-турэскага танна клуба імя Філетова (Баку), усебілі ансамбль песні і танцы рабочых хлебнакаварнай прамісловаці (Пашкент), ансамбль народных танцаў Беларусі, калмычскі калектыў народнага танца, буйнаскі ансамбль нацыянальнага танца (Дагестан) і інш.

Шумныя воплескі і вогнічы прытаніаў суправаджалі з'яўленне казачка на сцене. Вада стаячы вітала слаўных сьпевоў Дона і Кубані, прыбыўшых у гэтыя дні працоўных сталіцы.

Вялікі поспех вышаў на долю юнага танцора Юрыка Давыдава, які з выключным майстэрствам выканаў над аклампімент усходніх інструментаў дагестанскую лезгінку.

Будныя авалы доўга грэмелі ў вала, калі зводзіла дона-кубанскі хор з немычачайным удзімам выказаў «Песню аб Сталіне».

Другое аддзяленне было падкам прысвечана выступленню казачка Дона і Кубані.

Выдатныя ўзоры мастацтва прадэманстравалі дзіцячы казачкі духавы аркестр пад кіраўніцтвам І. Белогорцова.  
Вечар закончыўся масавым танскам казачкім танцам. Танцавалі ўсе, пачынаючы ад сівабародых старыкоў і канчаючы юным танцорам Мішаў Калмыковым. (БЕЛТА).

## ПАЎДНЁВЫ КАЗАХСТАН ВЫКАНАЎ ПЛАН ЗДАЧЫ БАВОЎНЫ

МАСКВА, 4 лістапада. (БЕЛТА). 3 лістапада Паўднёва-Казакстанская вобласць дэтармінова выканала гадавы план збору і адчыты бавоўны.

Фрыдрых Марыя з 2 сваімі сынамі—Карлам і Іосіфам, 3 Негаралага група выехала ў Маскву.

## На свята ў СССР

НЕГАРЭЛАЕ, 4 лістапада. (Кар. «Звезд»). Сёння прыбылі з-за граніцы






АБВЯРЖЭННЕ ЧАХАСЛАВАЦКІМ ТЭЛЕГРАФНЫМ АГЕНЦТВАМ КЛЯВЕТНІЦКІХ ВЫМЫСЛАУ ГЕРМАНСКАГА ДРУКУ

ПРАГА (стацыя Чэхаславакія), 3 лістапада. (БЕЛТА). Чэхаславацкія газеты публікуюць афіцыйнае абвясненне чэхаславацкім тэлеграфным агенствам кляветніцкіх вымыслаў германскага інфармацыйнага бюро аб нім іх савецкіх авіяцыйных базах у Чэхаславакіі. Закранаючы вымыслы германскага інфармацыйнага бюро аб тым, быццам у савецкай газеце «На страже» была змешчана карта авіябаз Чэхаславакіі з напісам «Нашы авіябазы», чэхаславацкае тэлеграфнае агенства канстатуе, што няправільнасць гэтага была даказана ўжо два месяцы таму пазад афіцыйнымі коламі Чэхаславакіі.

Як вядома, газета «На страже» апублікавала карту Чэхаславакіі пад загалоўкам «Нашы авіябазы ў Чэхаславакіі», а не «Нашы авіябазы», як гэта фальшыва сфармуляваў германскае інфармацыйнае бюро. У заключэнне абвясненні гаворыцца: «Былы германскага інфармацыйнага бюро, якія аснованы на тэндэнцыйна-фальсіфікаваных фактах, павінны быць рашуча адхілены». Многія чэхаславацкія газеты публікуюць адначасова каментарыі газет «Права» і «Вестник» (ад 2 лістапада) да гэтай кляветніцкай фальшывага германскага інфармацыйнага бюро.



1 лістапада з Масквы ў Парыж на самалёце «АНТ-25» выдзелены Герой Савецкага Саюза т. ЧКАЛАЎ, ВАДУКОЎ і БЕЛІКОЎ. Самалёт, на якім яны арабаві бясшэрадным пералётам на Сталінскае маршрота, будзе прадстаўлены на міжнароднай авіяцыйнай выставцы ў Парыжы. НА ВДЫМКУ: самалёт «АНТ-25» перад стартам. Фото Фішмана. (СФ).

Расследванне падзей у Данцыгу зацягваецца

ВАРШАВА (стацыя Польшчы), 3 лістапада. (БЕЛТА). Як паведаміла карэспандэнт польскай газеты «Гонец варшаўскі» з Данцыга, 3 палкі, аб'іты гэтымі дзямі гітлераўцамі і затым арыштаванымі данцыскай паліцыяй, усё яшчэ не вызвалены, не гадзячы на шматразовае патрабаванні дыпламатычнага прадстаўніцтва Польшчы ў Данцыгу. У той жа час ні адзін з вынаватых у абшчыні не арыштаваны. Газета «Гонец варшаўскі» указвае, што данцыскі гітлераўскі друк прабуе прадставіць увесь інцыдент, як «справачнае паліцэйскае». «Газета польская» па паведаванні інцыдэнта абмяжоўваецца паведамленнем.

што прадстаўнік данцыскага сената аб'яў рабіць расследванне і пакараць вынаватых. БЕРЛІН, 3 лістапада. (БЕЛТА). Германскі друк зноў узнімае тлум аб намеры Польшчы дабіцца ўзмацнення сваіх паліцый у Данцыгу. Друк указвае на пратэст польскага дыпламатычнага прадстаўніцтва ў Данцыгу па паведаванні вынаватых абшчыні трох палкаў і выступлення польскага дзямі супроць бясшэраднасці германскіх фанштыстаў у Данцыгу. Газета «Фелькшпер боблахтэр» прабуе зняць з германскіх фанштыстаў адказнасць за абшчыні палкаў у Данцыгу.

ГОРАД УПРЫГОЖВАЕЦЦА

Сталіна БССР радасна сустракае свята. На вуліцах горада надзімаюцца ажыўлены. Яшчэ ўвора горад прыбываюць святочныя выглады: упрыгожаны будынкі, вуліцы і плошчы. Як і заўсёды, у строгім і вытрыманым стылі Упрыгожаны Дом урада. Над вяршыняй Дома, пад гербам рэспублікі развіваецца чырвоны сцяг. Будынак акаймляе гірлянда электраабаў. У самым цэнтры на велізарным чырвоным палотнічку напісаны словы таварышта Сталіна: «Мы ставім за мёр і адстойваем справу міру. Але мы не баёмся пагроз і гатовы адказаць ударам на ўзр падпальшчыкаў вайны». На правым і левым крылах — партреты кіраўнікоў партыі і ўрада тт. Молатава, Калініна, Варавыяна, Пікала, Галадзевы і Чарвякова. На ўсёх будынках і вуліцах будынка мінюства чырвоны сцяг.

Побач з Домам урада па ўзвеш рост, вышэй 3-наваарховага будынка, стаць партреты маршала савецкага Саюза Клімента Ефрэмавіча Варавыяна. Над цэнтральным уваходам у галоўны корпус Універсітэцкага гарадка красуецца дозгун: «Найхэй лжыя брацкі саюз народаў СССР» і павака дозгун на-мастацкіх аформленых гербы рэспублікі Савецкага Саюза і карціны на тэмы з праекта сталінскай Канстытуцыі: права на адшчынак, права на асвету і інш.

Увагу ўсёх працоўных сталіны прыцягвае велізарны партрэт правядзена работу таварышта Сталіна на ўзвеш рост, які красуецца на рагу Ленінскай і Савецкай вуліц. Па-святочнаму ўжо ўпрыгожаны будынкі горавета, Дома урада, Велізарнага і т. д. Усюды мінюства чырвоны сцяг, партреты любімага правядзена таварышта Сталіна. Вечарам усё ўпрыгожаны горада будучы асветлены тэматычнымі электралямі, і пералічы святлоных агняў і фарбаў надолу гораду яшчэ больш урачысты выглад. Вялікае свята наступае...

Увагу ўсёх працоўных сталіны прыцягвае велізарны партрэт правядзена работу таварышта Сталіна на ўзвеш рост, які красуецца на рагу Ленінскай і Савецкай вуліц. Па-святочнаму ўжо ўпрыгожаны будынкі горавета, Дома урада, Велізарнага і т. д. Усюды мінюства чырвоны сцяг, партреты любімага правядзена таварышта Сталіна. Вечарам усё ўпрыгожаны горада будучы асветлены тэматычнымі электралямі, і пералічы святлоных агняў і фарбаў надолу гораду яшчэ больш урачысты выглад. Вялікае свята наступае...

Буйнае паражэнне лейбарыстаў на муніцыпальных выбарах

ДОНІАН (стацыя Англіі), 3 лістапада. (БЕЛТА). Увора ў 360 гарадах і мястэчках Англіі ў Вяліка Брытаніі муніцыпальныя (органы самакіравання) выбары. Лейбарысты паніжэй буйнае паражэнне. Згодна пазнарных навінх даных, кансерватывы выйграў 76 месц, «неазадавалі» (максонія ліберальна-кансерватыўна аб'яніанні) 74, а лейбарысты сталіні 124. Лейбарысты панеслі найбольш сур'язнага страты ў паўночнай Англіі і ў прамальскіх ДОНІАН.

У гэтым годзе ўпершыню загарэлася ў Калаткевічах ляпачка лячча — на парывам мінюства ўстаноўлена вялікая лімна-машына, якая асвятляе мястэчка. Да Калаткевіч свят і раённага з'езда Савецкай працоўнай прывозыць свой раённы цэнтр у яшчэ больш культурны выглад. Будуюцца новыя тэатры, ставяцца сталінскага агародкі. Дом сакултурі сіламі самадзейных гуртоў рыхтуе святочны канцэрт.

ДЗІЦЯЧЫЯ РАНІШНІКІ, ВЕЧАРЫ ВУЧНЁСКАІ САМАДЗЕЙНАСЦІ

— Нам будзе радасна, нам будзе весела... Дзеці сталіны ўпрыгожылі свае школы, дзіцячыя сады і дамы. На сценах парашутаў, самалётаў, партреты любімых правядзенаў у кветках, пікавыя малюны сваёй работы. На ўсёх дзіцячых садах і школах для дзямі 1—4 у святочны дні будуць арганізаваны ранішнікі, а ў класах 4—10 вечары вучнёўскай самадзейнасці. Вечар вучнёўскай самадзейнасці раёзнай школе ім. А. Г. Чарвякова таксама будзе змястоўным, радасным. Пасля іспраўніцкай «Домой», пра жыццё рабочых і салд Захояній Беларусі, будзе надзіма факкультурае выступленне 80 рэбят. Пікавы абшчы буйнае беларускае народнае тавец «Матронка», які выкануюць рэбят у спецыяльных касцюмах. Калектыўныя ўдзяляючы часткі ўпрыгав з «Шчыма беларускае народнае тав. Сталіну», ігра на піяніна, гітары, мадэляне, балалайцы і іншых інструментах — вось што запляніць вучнёўскае вечары.

Напшы дзямі будзе радасна, напшы дзямі будзе весела! П. КАВАЛЁУ.

Вялікая паводка ў Румыніі

БУХАРЕСТ (стацыя Румыніі), 3 лістапада. (БЕЛТА). Як паведаміла румынскае тэлеграфнае агенства, выплываючы ў раёне горада Таргу-Ліжы дажджы выклікалі вялікую паводку. Сотні дамоў горада на працягу паўгадзіны былі затоплены вадой. На пасейнай карова, якая вядзе з Таргу-Ліжы ў Крайова, уаровень вадзі дасягнуў паўметра метра. Затоплены тысячы гектараў паляў. Патогі вадзі ўносяць астаці разбураныя дамы і трупы жывёл. Сотні сем'яў павінны будзі пакінуць свае жыллі.

У гэтым годзе ўпершыню загарэлася ў Калаткевічах ляпачка лячча — на парывам мінюства ўстаноўлена вялікая лімна-машына, якая асвятляе мястэчка. Да Калаткевіч свят і раённага з'езда Савецкай працоўнай прывозыць свой раённы цэнтр у яшчэ больш культурны выглад. Будуюцца новыя тэатры, ставяцца сталінскага агародкі. Дом сакултурі сіламі самадзейных гуртоў рыхтуе святочны канцэрт.

Дж. ДЖЭРМАНЕТО ў МЕНСКУ

На запрашэнні ЦК МОНР'а Беларусі 4 лістапада з Масквы ў Менск для ўзвеш у святочны гадзіны Кастрычніка прыбываюць італьянскі рэвалюцыйны пісьменнік Джэрмането, які з'яўляецца членам ЦК кампартыі Італіі і членам выканкома МОНР'а. Увеш тав. Джэрмането наведаў ўвора 25-ю школу ім. Чарвякова. Горада сустрапа вучні і настаўнікі карагога гаспа. Тав. Джэрмането паказваў вучням абшчы дзіяней працоўных за грамадзяні і іх узвеш ў барацьбе з фашызмам. Затым вучні дэкламавалі верцы, прысвечаныя гераічнай барацьбе іспанскага народу за сваю свабоду. Дзеці далі ў падарунак пісьменніку піонерскі чырвоны галіштук. Увечары тав. Джэрмането наведаў абшчыную фабрыку ім. Калаткевіча. У гонар пісьменніка на фабрыцы абшчы мінюства пралетарскай салідарнасці. За час свайго прыбывання ў Менску пісьменнік наведае буднінныя прапашна-ствы горада, Дом Чырвонай Арміі, Палац прафараў і рат навуцальных устаноў. З Менска пісьменнік выдзе ў Барысаў і Віцебск. З твораў тав. Джэрмането на беларускую мову перакладзены «Запіскі піярулініка». (БЕЛТА).

У гэтым годзе ўпершыню загарэлася ў Калаткевічах ляпачка лячча — на парывам мінюства ўстаноўлена вялікая лімна-машына, якая асвятляе мястэчка. Да Калаткевіч свят і раённага з'езда Савецкай працоўнай прывозыць свой раённы цэнтр у яшчэ больш культурны выглад. Будуюцца новыя тэатры, ставяцца сталінскага агародкі. Дом сакултурі сіламі самадзейных гуртоў рыхтуе святочны канцэрт.

ГРАМАФОННЫ ЗАПІС БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ПЕСЕНЬ

8 7 кастрычніка ў Менску працуе вялікая фабрыка гуказапісу Грамафонтроста, якая запісвае на грамафонныя палоскіны беларускія, укрэйскія і польскія народныя песні і музыку, а таксама фрэты і твораў паэстаў і пісьменнікаў БССР. На абшчыні дзень ўжо зроблена 60 запісаў. Запісаны: беларускія народныя песні ў выкананні дзяржаўнага хору БССР («Лянок», «Забавела ты мая галаванька»), артыстаў Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета Л. П. Александровскай і Р. В. Млодак («Осень», «Замуц лаліці твоя ашчы», «Чаму-ж мне не пець», «Лу-там яшчэ неўсім», жаласнае чыстункі і інш.); укрэйскія народныя песні ў выкананні дзяржаўнага харонава ансамбля («Абшчыны дзямі» і інш.). Запісаны на палоскіну ў выкананні беларускага студыянага квартэта: першая частка струннага квартэта Н. Туркіна, яго-ж «Калычэнка» і укрэйскія песні О. Залатарова; у выкананні домрагата аркестра пад кіраўніцтвам Самуіла — другая світа А. Туранкова, яго-ж «А ў полі варба» і «Бульба»; у выкананні дзяржаўнага цымбалнага аркестра — «Пераблэчэнка», «Зязюльчэнка», «Лявоніхэ» і інш. Зафіксаваны таксама на палоскіну выступленні вядомага хору пагранічных войск НКВС.



Калаткевіцкая фабрыка «Камунарка» (Менск) рыхтуе да святаў Кастрычніка рэвалюцыйны падарунак школьным выгладу. НА ВДЫМКУ: сталінска-рэвалюцыйны тав. Муха на ўважлівай падарунак.

ДОБРАБЫТ РАЁННЫХ ЦЭНТРАУ

Калаткевічы

Някія старыя хаты на цёмных брухных вуліцах. Такіх было дзевяцінаўнае мястэчка Калаткевічы. Висной і восенню ў самым цэнтры стаіла вялікая смарлячая лужына. Адзінымі мясцамі «культура» скарыстанія свабоднага часу працоўных мястэчка былі — царква, сінэгога, карчма. Палы і раўніны страшылі народ богам і чортам, карчма залівала народнае гора гарэлкай.

Не пазнаць цяпер Калаткевічы. Змест старых халупаў, пабудаваны новыя працоўныя хаты. Нима і смарлячай лужыны, на не месцы новыя снвер з вялікімі клумбамі вясак. Асуданы і асветлены вуліцы, пабудаваны спартыўныя стадыёны.

На ўзвышшы ў былым панскім садзе пабудаваны прыгожы Дом сакултурі, які мае вялікую залу для глядачоў, чытальню, бібліятэку, шахматна-шахачы пэкой хату-лабараторыю. Да Кастрычніцкіх свят у доме будзе ўстаноўлена гукавое кіно.

Месца ўжо працуе новы райвызвеш. Мясцавы парк культуры і адшчыны займае каля 5 гектараў плошчы. У ім пабудавана летняя снвер, басейні і танцавальная пляшчэтка.

У гэтым годзе ўпершыню загарэлася ў Калаткевічах ляпачка лячча — на парывам мінюства ўстаноўлена вялікая лімна-машына, якая асвятляе мястэчка. Да Калаткевіч свят і раённага з'езда Савецкай працоўнай прывозыць свой раённы цэнтр у яшчэ больш культурны выглад. Будуюцца новыя тэатры, ставяцца сталінскага агародкі. Дом сакултурі сіламі самадзейных гуртоў рыхтуе святочны канцэрт.

НОВЫЯ КУЛЬТУРНА-БЫТАВЫЯ УСТАНОВЫ

Да святочных дзямі ў Грэску прыўрача-на сваячынне будаўніцтва раду культурна-бытавых устаноў. Заканчваецца абшчына-вае двухпавярховага дома Саветаў, які размясціцца ўсе раённыя установы. У дні свята актывіста раённага бодшчына, за-канчваецца будаўніцтва паждарнага хала, 12-кватэрнага дома і адшчына райма. Раённы цэнтр атрымае свет ад новапабудаванай асветраныцы.

ПАВЕДАМЛЕННІ

Пісьмёнікаўнае ў спісе выключаныя з партыі ў першыя правяры партдакматаў былыя члены і кандыдаты партыі выключыцца ў г. Менск на вывешу тройку Парткалегіі Камісіі Партыянага Кантролю пры ЦК ВКП(б) на 10 лістапада 1936 г. і 10 гадзінаў райдны ў памяшканне КПК (Чырвонаармейская, 16, тропі паверх).

Выключаныя на партарганізацыя: Абрамовіч І. І., Цераховіч А. Ф. (Буда-Кашалёўская); Буралоў Л. Е., Хейфен І. Л. (Багушэўская); Бабоўніч І. В. (Вя-рэйская); Крычэўскі А. М. (Бабуры-ская); Салуквіч В. П. (Варысаўская); Усьмер М. І., Ненароў М. К., Мязельвеш П. П. (Віцебская); Мязельвеш С. М., Вруб-лоўскі І. Ф., Вайцман В. І., Высоцкі В. З., Калаткевіч І. М. (Віцебская паштовага аддзялення чыгункі); Шуміліна В. І. (Веткаўская); Рабалко Н. Л., Карэніч В. Л., Шапіна А. В., Сндров В. А., Тарачнін С. А. (Гомельская); Лянін А. Г., Вішні І. О., Магнін Э. М., Заматаў Я. Ф. (Го-мельская паштовага аддзялення чыгункі); Бубаў В. І., Савініч І. Д. (Горакская); Хо-магорцаў І. М. (Грэская); Шалудзенкі К. І. (Гарадніцкая); Карнажнікі В. Я. (Глуцкая); Крыскаў Ф. С. (Добружская); Уладов І. Н., Каваткоўскі Т. І. (Вельская); Бураган І. Р., Прычэў В. П., Жарыцька В. Я. (Журавіцкая); Мязельвеш В. Я. (Жлобінская); Семянко Д. Е., Раткоўскі Ф. С. (Жыткавіцкая); Папановіч К. Ф., Бу-рачкоў Т. Д. (Жлобінская паштовага аддзялення чыгункі); Атрашчын П. І., Атрашчын Ф. Т. (Заслаўская); Матвееў М. Г., Янукевіч С. В., Наумчына С. К. (Калычэўская); Калаткевіч І. В., Шапа-лоўскі П. А. (Калычэўская); Гомельскі Г. Д. (Чырвонаармейская); Пісьмёнік Ф. С. (Ка-латкевіцкая); Шероў Ф. Д., Мірановіч М. Ф. (Чырвонаармейская); Мініч Ф. В., Гурвіч Г. І. (Львоніцкая); Бабароў М. П., Страхоў П. І. (Лявоніцкая); Лысецка П. І., Жулега І. К., Дзужын І. Е., Пуш-манов Л. А., Савчанка А. І., Салтановіч С. І., Млітін Э. А., Хамонка Л. І., Снцоў С. І., Махнач М. М., Чарушчын І. С., Пар-тоў І. Н., Грань І. І., Снчыла В. Д., Бялко Р. А., Калей В. І., Тумаркін Х. С., Палавек А. А., Гершановіч Б. А., Галу-цін М. А., Хейфен І.—Х. В., Бабурыч Д. М., Ігоні І. І., Чуляшкін С. Г., Акуліч А. І., Вышота І. К., Пітар І. А., Пінабург Р. С., Снурмын А. А., Альпарыт Г. В. (Менская); Кіжырава М. М. (Нараўля-нская); Міхалюк І. М., Гарошкін С. Т., Рахманав М. В. (Аршанская); Філон В. Н., Мішчук А. Н., Гарачоў В. В. (Аршанская паштовага аддзялення чыгункі); Гры-гор'ева Е. Х., Бафініч І. А. (Асвейская); Руднік П. В. (Асіповіцкая); Вапшакоўскі Л. О., Літ А. М. (Пелчэніцкая); Дабры-няк Ф. Д. (Поліцкая); Гантман Р. Г. (Пу-шчыцкая); Меліківа Н. С. (Рагачоўская); Шок С. М. (Старобінская); Мухамалоў М. П., Валянціна П. Т., Пырахоўскі А. Я. (Слуцкая); Паўлючэнка Ф. М., Ле-снцоў Ф. Т. (Сенненская); Кузьняк М. С. (Смаленіцкая); Снурмын В. Г. (Смален-іцкая); Мухамант Л. Х. (Тураўская); Грышчын Т. Ф. (Узварніцкая); Кузьчы І. П., Левін С. З. (Чарнэўская); Краоу-скі Н. І., Шапоў В. М. (Чарукаўская); Лыт-ва В. А. (Чэрнышкаўская); Панаваў Ф. Т., Вагін М. М. (Чашніцкая).

Выключаныя на партарганізацыя: Абрамовіч І. І., Цераховіч А. Ф. (Буда-Кашалёўская); Буралоў Л. Е., Хейфен І. Л. (Багушэўская); Бабоўніч І. В. (Вя-рэйская); Крычэўскі А. М. (Бабуры-ская); Салуквіч В. П. (Варысаўская); Усьмер М. І., Ненароў М. К., Мязельвеш П. П. (Віцебская); Мязельвеш С. М., Вруб-лоўскі І. Ф., Вайцман В. І., Высоцкі В. З., Калаткевіч І. М. (Віцебская паштовага аддзялення чыгункі); Шуміліна В. І. (Веткаўская); Рабалко Н. Л., Карэніч В. Л., Шапіна А. В., Сндров В. А., Тарачнін С. А. (Гомельская); Лянін А. Г., Вішні І. О., Магнін Э. М., Заматаў Я. Ф. (Го-мельская паштовага аддзялення чыгункі); Бубаў В. І., Савініч І. Д. (Горакская); Хо-магорцаў І. М. (Грэская); Шалудзенкі К. І. (Гарадніцкая); Карнажнікі В. Я. (Глуцкая); Крыскаў Ф. С. (Добружская); Уладов І. Н., Каваткоўскі Т. І. (Вельская); Бураган І. Р., Прычэў В. П., Жарыцька В. Я. (Журавіцкая); Мязельвеш В. Я. (Жлобінская); Семянко Д. Е., Раткоўскі Ф. С. (Жыткавіцкая); Папановіч К. Ф., Бу-рачкоў Т. Д. (Жлобінская паштовага аддзялення чыгункі); Атрашчын П. І., Атрашчын Ф. Т. (Заслаўская); Матвееў М. Г., Янукевіч С. В., Наумчына С. К. (Калычэўская); Калаткевіч І. В., Шапа-лоўскі П. А. (Калычэўская); Гомельскі Г. Д. (Чырвонаармейская); Пісьмёнік Ф. С. (Ка-латкевіцкая); Шероў Ф. Д., Мірановіч М. Ф. (Чырвонаармейская); Мініч Ф. В., Гурвіч Г. І. (Львоніцкая); Бабароў М. П., Страхоў П. І. (Лявоніцкая); Лысецка П. І., Жулега І. К., Дзужын І. Е., Пуш-манов Л. А., Савчанка А. І., Салтановіч С. І., Млітін Э. А., Хамонка Л. І., Снцоў С. І., Махнач М. М., Чарушчын І. С., Пар-тоў І. Н., Грань І. І., Снчыла В. Д., Бялко Р. А., Калей В. І., Тумаркін Х. С., Палавек А. А., Гершановіч Б. А., Галу-цін М. А., Хейфен І.—Х. В., Бабурыч Д. М., Ігоні І. І., Чуляшкін С. Г., Акуліч А. І., Вышота І. К., Пітар І. А., Пінабург Р. С., Снурмын А. А., Альпарыт Г. В. (Менская); Кіжырава М. М. (Нараўля-нская); Міхалюк І. М., Гарошкін С. Т., Рахманав М. В. (Аршанская); Філон В. Н., Мішчук А. Н., Гарачоў В. В. (Аршанская паштовага аддзялення чыгункі); Гры-гор'ева Е. Х., Бафініч І. А. (Асвейская); Руднік П. В. (Асіповіцкая); Вапшакоўскі Л. О., Літ А. М. (Пелчэніцкая); Дабры-няк Ф. Д. (Поліцкая); Гантман Р. Г. (Пу-шчыцкая); Меліківа Н. С. (Рагачоўская); Шок С. М. (Старобінская); Мухамалоў М. П., Валянціна П. Т., Пырахоўскі А. Я. (Слуцкая); Паўлючэнка Ф. М., Ле-снцоў Ф. Т. (Сенненская); Кузьняк М. С. (Смаленіцкая); Снурмын В. Г. (Смален-іцкая); Мухамант Л. Х. (Тураўская); Грышчын Т. Ф. (Узварніцкая); Кузьчы І. П., Левін С. З. (Чарнэўская); Краоу-скі Н. І., Шапоў В. М. (Чарукаўская); Лыт-ва В. А. (Чэрнышкаўская); Панаваў Ф. Т., Вагін М. М. (Чашніцкая).

Выключаныя на партарганізацыя: Абрамовіч І. І., Цераховіч А. Ф. (Буда-Кашалёўская); Буралоў Л. Е., Хейфен І. Л. (Багушэўская); Бабоўніч І. В. (Вя-рэйская); Крычэўскі А. М. (Бабуры-ская); Салуквіч В. П. (Варысаўская); Усьмер М. І., Ненароў М. К., Мязельвеш П. П. (Віцебская); Мязельвеш С. М., Вруб-лоўскі І. Ф., Вайцман В. І., Высоцкі В. З., Калаткевіч І. М. (Віцебская паштовага аддзялення чыгункі); Шуміліна В. І. (Веткаўская); Рабалко Н. Л., Карэніч В. Л., Шапіна А. В., Сндров В. А., Тарачнін С. А. (Гомельская); Лянін А. Г., Вішні І. О., Магнін Э. М., Заматаў Я. Ф. (Го-мельская паштовага аддзялення чыгункі); Бубаў В. І., Савініч І. Д. (Горакская); Хо-магорцаў І. М. (Грэская); Шалудзенкі К. І. (Гарадніцкая); Карнажнікі В. Я. (Глуцкая); Крыскаў Ф. С. (Добружская); Уладов І. Н., Каваткоўскі Т. І. (Вельская); Бураган І. Р., Прычэў В. П., Жарыцька В. Я. (Журавіцкая); Мязельвеш В. Я. (Жлобінская); Семянко Д. Е., Раткоўскі Ф. С. (Жыткавіцкая); Папановіч К. Ф., Бу-рачкоў Т. Д. (Жлобінская паштовага аддзялення чыгункі); Атрашчын П. І., Атрашчын Ф. Т. (Заслаўская); Матвееў М. Г., Янукевіч С. В., Наумчына С. К. (Калычэўская); Калаткевіч І. В., Шапа-лоўскі П. А. (Калычэўская); Гомельскі Г. Д. (Чырвонаармейская); Пісьмёнік Ф. С. (Ка-латкевіцкая); Шероў Ф. Д., Мірановіч М. Ф. (Чырвонаармейская); Мініч Ф. В., Гурвіч Г. І. (Львоніцкая); Бабароў М. П., Страхоў П. І. (Лявоніцкая); Лысецка П. І., Жулега І. К., Дзужын І. Е., Пуш-манов Л. А., Савчанка А. І., Салтановіч С. І., Млітін Э. А., Хамонка Л. І., Снцоў С. І., Махнач М. М., Чарушчын І. С., Пар-тоў І. Н., Грань І. І., Снчыла В. Д., Бялко Р. А., Калей В. І., Тумаркін Х. С., Палавек А. А., Гершановіч Б. А., Галу-цін М. А., Хейфен І.—Х. В., Бабурыч Д. М., Ігоні І. І., Чуляшкін С. Г., Акуліч А. І., Вышота І. К., Пітар І. А., Пінабург Р. С., Снурмын А. А., Альпарыт Г. В. (Менская); Кіжырава М. М. (Нараўля-нская); Міхалюк І. М., Гарошкін С. Т., Рахманав М. В. (Аршанская); Філон В. Н., Мішчук А. Н., Гарачоў В. В. (Аршанская паштовага аддзялення чыгункі); Гры-гор'ева Е. Х., Бафініч І. А. (Асвейская); Руднік П. В. (Асіповіцкая); Вапшакоўскі Л. О., Літ А. М. (Пелчэніцкая); Дабры-няк Ф. Д. (Поліцкая); Гантман Р. Г. (Пу-шчыцкая); Меліківа Н. С. (Рагачоўская); Шок С. М. (Старобінская); Мухамалоў М. П., Валянціна П. Т., Пырахоўскі А. Я. (Слуцкая); Паўлючэнка Ф. М., Ле-снцоў Ф. Т. (Сенненская); Кузьняк М. С. (Смаленіцкая); Снурмын В. Г. (Смален-іцкая); Мухамант Л. Х. (Тураўская); Грышчын Т. Ф. (Узварніцкая); Кузьчы І. П., Левін С. З. (Чарнэўская); Краоу-скі Н. І., Шапоў В. М. (Чарукаўская); Лыт-ва В. А. (Чэрнышкаўская); Панаваў Ф. Т., Вагін М. М. (Чашніцкая).

Кратка

\* Выпуск 18 планерыстаў першай ступені адбыўся ў саўрасе «Чачэвічы», Вя-лікая раёна. \* Першыя прыжыі на парашутам з сама-лета зрабілі 11 комсамольцаў, выдаты-каў вучоба дзяржаўнага медыцынскага інстытута БССР. \* Паслячыўся таварабарот Мэнскага РУМ'а ў правачочныя дні. Ён дасягае 300 тысяч руб. у дзень пры плаве ў 211 тыс. рублёў. \* Мэнскі лавазовод выпускае да свята 38 гагунікаў пражонх, 16 гагунікаў ровнай влоды, 6 гагунікаў тартоў, 18 гагунікаў лянчына ў каробках, 10 гагунікаў тартоў для дзямі (вагав ад 250 да 300 грам) і 15 гагунікаў даічных пражонх.

ДА ВЕДАМА ЧЫТАЧОУ У ПАПДІСЧЫКАУ «ЗВЯЗДЫ»

У часе свята за ўсім дзямі завра-чацца да аднагога дзяміура на рэдак-цыю газеты «Звязда» (Савецкая, 63, другі паверх, палкой № 16, телефон 21-360).

Адрасы рэдактар Д. В. ЮРНОУ.

ПАМ'ЯНАННЕ ВДТ-1 Спектальні БЕЛДЗЯРЖТЭАТРА ОПЕРЫ І БАЛЕТА 5, 7 і 8 лістапада ПРЭМ'ЕРА! КАНЕК ГАРБУНОК Валек у 3-х дзях, муз. Пулі 8 лістапада КАРМОН Опера ў 4-х дзях, муз. Бізе Прывалачныя спецыяль на 6 лістапада ў сувязі з урачыстым паводкам пленума Горавета пераходзіць на 11 лістапада. Вілеты, купленыя на 8-ХІ, сапраданы на 11 лістапада. Асабметы на ўказаныя дні неса-праданы.

ДА ўВАГІ ПАКУПНІКОУ! МЕНГАРХАРЧГАНДАЛЬ да надыходзячых кастрычніцкіх свят ПРАДАЕ ПРАЗ СВАЮ СЕТКУ НАСТУПНЫЯ ТАВАРЫ: БАКАЛЕВНА-ГАСТРАНАМІЧНЫЯ ТАВАРЫ, КАНДІЦЕРСКІЯ